

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Гістарычны факультэт

СТАТУТ

Гуртка даследчыкаў генеалогіі “Радавод”

Мінск, 2011

ЗМЕСТ

I. Агульныя палажэнні

II. Мэты, задачы, прадмет, накірункі і механізмы дзейнасці

III. Сябры, іх правы і абавязкі

IV. Кіраўніцтва, арганізацыйная структура

V. Маёмасць

VI. Парадак спынення дзейнасці

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Гурток даследчыкаў генеалогіі “Радавод” (у далейшым тэксце ГДГ “Радавод”) дзейнічае згодна Статута “Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта”.

1.2. У сваёй дзейнасці ГДГ “Радавод” зыходзіць з прынцыпаў гуманізму, дэмакратыі, галоснасці, добраахвотнасці, раўнапраўя нацыянальных культур, павагі да культур іншых народаў.

1.3. Свае мэты і задачы ГДГ “Радавод” ажыццяўляе ва ўзаемадзейні з дзяржаўнай вышэйшай навучальнай установай “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”.

II. МЭТЫ, ЗАДАЧЫ, ПРАДМЕТ, НАКІРУНКІ І МЕХАНІЗМЫ ДЗЕЙНАСЦІ

2.1. ГДГ “Радавод” створаны з мэтай развіцця айчыннай генеалогіі, адраджэння і захавання родавай памяці беларусаў, распаўсюджвання ведаў аб гісторыі і генеалогіі беларускага народа, выхавання павагі да культурнай спадчыны свайго і іншых народаў, да агульначалавечых культурных каштоўнасцей.

2.2. Задачами ГДГ “Радавод” з’яўляюцца:

- папулярызацыя сярод грамадства навуковых і маральна-выхаваўчых аспектаў генеалогіі як значнай асновы родавай і нацыянальнай самасвядомасці;
- аказанне дапамогі ў пошуку генеалагічных звестак і складанні свайго радаводу;
- садзейнічанне развіццю айчыннай генеалогіі як навуковай дысцыпліны.

2.3. Прадмет дзейнасці ГДГ “Радавод” – дзейнасць, накіраваная на ўсведамленне важнасці і захаванне ў кожнай сям’і на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і за яе межамі родавай і нацыянальнай памяці.

2.4. Накірункі дзейнасці ГДГ “Радавод”:

- генеалога-бібліяграфічны: напісанне, азнямленне і прэзентацыя новых выданняў па генеалогіі, іх сістэматызацыя, стварэнне агульнай бібліяграфічнай

базы па генеалогіі Беларусі, фарміраванне электроннай бібліятэкі тэкстаў генеалагічных даследаванняў;

- генеалога-пошукавы: стварэнне агульнага спіса беларусаў-землякоў, праслаўленых на Беларусі і за яе межамі ў розныя гістарычныя эпохі з мэтай далейшага паглыбленага даследавання іх радавода;

- некрапалістычны: апісанне могільнікаў па пэўных правілах, фотафіксацыя ўсіх даваенных пахаванняў на іх, публікацыя накопленай інфармацыі;

- навукова-даследчыцкі: кансультаванне і дапамога ў генеалагічных даследаваннях сябрам гуртка, абмеркаванне гатовых радаводаў, падрыхтоўка іх да публікацыі.

2.5. Механізмы дзейнасці ГДГ “Радавод” ажыццяўляюцца праз наступныя формы і метады дзейнасці:

- арганізацыя агульных пасяджэнняў Сходу, Навуковай рады і профільных падраздзяленняў, тэматычных мерапрыемстваў, прэзентацый.

- арганізацыя навуковай працы адпаведна вызначаным накірункам дзейнасці ГДГ “Радавод”.

- супрацоўніцтва з іншымі ўстановамі адукацыі і культуры ў мэтах рэалізацыі накірункаў дзейнасці ГДГ “Радавод”.

- стварэнне і падтрымка сайта ГДГ “Радавод”, абмен інфармацыяй праз электронную сетку.

ІІІ. СЯБРЫ, ІХ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ

3.1. Сябрамі ГДГ “Радавод” могуць быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне, асобы без грамадзянства, якія дасягнулі 16-гадовага ўзросту, прызнаюць статут ГДГ “Радавод”, удзельнічаюць у вырашэнні задач, якія стаяць перад ГДГ “Радавод”. Найбольш пажаданы ўдзел студэнцкай моладзі (асабліва студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ) і вучняў старэйшых класаў агульнаадукацыйных школ. Вітаецца ўдзел прадстаўнікоў іншых

устаноў адукацыі, навукі і культуры, а таксама ўсіх зацікаўленых.

3.2. Прыём у сябры ГДГ “Радавод” праводзіцца на Сходзе аб’яднання па ўласным жаданні.

3.3. Выбыццё з ГДГ “Радавод” магчыма:

- па асабістаму жаданню сябра ГДГ “Радавод” згодна з яго заявай;
- па прычыне выключэння з сябраў ГДГ “Радавод” за невыкананне патрабаванняў гэтага статута або за дзеянні, якія дыскрэдытуюць ГДГ “Радавод”.

3.4. Сябры ГДГ “РАДАВОД” маюць права:

- уносіць прапановы аб напрамках дзейнасці, стварэнні профільных падраздзяленняў, выказваць крытычныя заўвагі, звязаныя з дзейнасцю ГДГ “Радавод”;
- атрымліваць інфармацыю аб дзейнасці ГДГ “Радавод” і яго кіраўніцтва, а таксама кансультацыі па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі ГДГ “Радавод”;
- удзельнічаць у распрацоўцы і выкананні праектаў, запланаваных ГДГ “Радавод”;
- быць сябрамі іншых аб’яднанняў, чыя дзейнасць не супярэчыць дзейнасці ГДГ “Радавод”;
- свабодна выходзіць з ГДГ “Радавод”;
- мець іншыя правы ў адпаведнасці з гэтым статутам.

Улік сябраў у вышэйшай арганізацыі колькасны.

3.5. Сябры ГДГ “Радавод” абавязаны:

- выконваць статут ГДГ “Радавод”;
- весці тлумачальную работу аб мэтах і задачах ГДГ “Радавод”;
- распаўсюджваць інфармацыю аб дзейнасці ГДГ “Радавод”;
- садзейнічаць далучэнню да ГДГ “Радавод” новых сябраў.

3.6. За актыўную работу ў ГДГ “Радавод” сябры заахвочваюцца.

IV. КІРАЎНІЦТВА, АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА

4.1. Вышэйшым органам ГДГ “Радавод” з’яўляецца Сход, пасяджэнні

якога праводзяцца штомесяц. Рашэнне аб правядзенні пасяджэння прымаецца Навуковай радай ГДГ “Радавод”.

4.2. Сход ГДГ “Радавод”:

- прымае рашэнні аб пераўтварэнні, зліцці, раздзяленні і ліквідацыі ГДГ “Радавод”;
- зацвярджае статут ГДГ “Радавод”, уносіць у яго змяненні і дапаўненні;
- заслухоўвае паведамленні і прапановы сябраў ГДГ “Радавод”.
- прымае рашэнні па асноўных пытаннях дзейнасці ГДГ “Радавод”;
- разглядае іншыя пытанні статутнай дзейнасці ГДГ “Радавод”;

4.3. Выканаўчым органам Сходу з’яўляецца Навуковая рада.

Работай Навуковай рады кіруе старшыня або асоба, ім упаўнаважаная.

Навуковая рада праводзіць пасяджэнні па меры неабходнасці. У склад Навуковай рады ўваходзяць: старшыня, намеснік старшыні, сакратар, навуковы кансультант, старшыні профільных падраздзяленняў.

Навуковая рада ГДГ “Радавод”:

- вызначае асноўныя напрамкі дзейнасці згодна з прапановамі сябраў Схода;
- прымае рашэнні аб стварэнні профільных падраздзяленняў ГДГ “Радавод” згодна з прапановамі сябраў Схода;
- вызначае склад удзельнікаў профільных падраздзяленняў;
- паведамляе Сходу пра ажыццяўленне вышэй згаданых мер;

4.4. Старшыня ГДГ “Радавод”:

- кіруе работай аб’яднання;
- прызначаецца дэканам гістарычнага факультэта БДУ;
- прызначае ўвесь склад Навуковай рады, за выключэннем навуковага кансультанта (абіраецца Сходам) і старшыняў профільных падраздзяленняў (абіраюцца на асобных пасяджэннях падраздзяленняў), абранне якіх зацвярджае;
- зацвярджае абраных Сходам старшыняў і сакратароў профільных

падроздзяленняў;

- справаздачны перад Сходам за дзейнасць кіраўніцтва ГДГ “Радавод”;
 - арганізуе і кантралюе выкананне рашэнняў Схода і Навуковай рады;
 - каардынуе работу падроздзяленняў ГДГ “Радавод”;
 - ладзіць прэзентацыі навуковых выданняў і сустрэчы са слыннымі навукоўцамі і краязнаўцамі.
- у асобных выпадках перадае свае паўнамоцтвы намесніку старшыні ГДГ “Радавод”.

Сакратар займацца вядзеннем справаводчай дзейнасці, складае пратаколы пасяджэнняў. Функцыі сакратара можа выконваць намеснік старшыні ГДГ “Радавод”. У супрацьлеглым выпадку сакратар прызначаецца старшынёй.

Навуковы кансультант абіраецца Сходам ГДГ “Радавод”, з’яўляецца ганаровым сябрам ГДГ “Радавод”, аказвае інфармацыйную падтрымку, дапамагае з вырашэннем навуковых і тэхнічных пытанняў. Запрашаецца да ўдзелу ў пасяджэннях Схода старшынёй або намеснікам старшыні ГДГ “Радавод”.

Старшыні профільных падроздзяленняў кіруюць іх дзейнасцю на падставе патрабаванняў Схода.

4.5. Адпаведна метадам дзейнасці ствараюцца профільныя падроздзяленні ГДГ “Радавод” – генеалога-бібліяграфічнае, генеалога-пошукавае, некрапалістычнае пад назвай “Родныя клады”, навукова-даследчыцкае. Падроздзяленні ГДГ “Радавод” ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з дадзеным статутам.

Кожнае падроздзяленне мае права:

- у любы час праводзіць асобнае пасяджэнне для вырашэння пытанняў адносна сваёй дзейнасці, пратакол якога перадаецца старшыні ГДГ “Радавод” або яго намесніку;
- выбіраць старшынь сваіх падроздзяленняў, прапаноўваць іх для зацвярджэння старшыні ГДГ “Радавод” (сакратар падроздзялення прызначаецца старшынёй падроздзялення);

- уносіць праўкі ў праекты, зацверджаныя кіраўніцтвам ГДГ “Радавод”;
- звяртацца за падтрымкай да кіраўніцтва ГДГ “Радавод”;

V. МАЁМАСЦЬ

5.1. ГДГ “Радавод” можа мець ва ўласнасці любую маёмасць, неабходную для матэрыяльнага забеспячэння дзейнасці, прадугледжанай дадзеным статутам, за выключэннем аб’ектаў, якія згодна з законам могуць знаходзіцца толькі ва ўласнасці дзяржавы.

Грашовыя сродкі ГДГ “Радавод” складаюцца з добраахвотных ахвяраванняў.

VI. ПАРАДАК СПЫНЕННЯ ДЗЕЙНАСЦІ

Спыненне дзейнасці ГДГ “Радавод” можа быць праведзена шляхам рэарганізацыі або шляхам ліквідацыі па рашэнні яго Схода, прынятаму большасцю галасоў прысутных, або па рашэнні дэкана гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Ліквідацыя арганізацыйных структур ГДГ “Радавод” ажыццяўляецца па рашэнні Навуковай рады ГДГ “Радавод”.